



ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ ПА НАВУЦЫ І ТЭХНАЛОГІЯХ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАЎНАЯ УСТАНОВА
«БЕЛАРУСКІ ІНСТЫТУТ СІСТЭМНАГА АНАЛІЗУ
І ІНФАРМАЦЫЙНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ
НАВУКОВА-ТЭХНІЧНАЙ СФЕРЫ» (ДУ «БелІСА»)

Пр. Пераможцаў, 7, 220004, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Тэл.: +375 (17) 203 14 87, факс: +375 (17) 226 63 25
E-mail: isa@belisa.org.by www.belisa.org.by

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ» (ГУ «БелИСА»)

Пр. Победителей, 7, 220004, г. Минск, Республика Беларусь
Тел.: +375 (17) 203 14 87, факс: +375 (17) 226 63 25
E-mail: isa@belisa.org.by www.belisa.org.by

13.09.2016 № 01-36/609

На № _____ ад _____

Руководителям органов
государственного управления,
организаций и предприятий
(по списку)

О проведении
республиканского семинара

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь совместно с государственным учреждением «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» выступают организаторами республиканского семинара «Система показателей инновационного развития Республики Беларусь и методологические подходы по ее формированию» (далее – семинар).

Целью проведения семинара является ознакомление слушателей с методологическими подходами по формированию системы показателей инновационного развития Республики Беларусь.

Семинар состоится 20 октября 2016 г. по адресу: г. Минск, проспект Победителей, 7, 1-й этаж, конференц-зал. Регистрация участников с 9.00. Начало работы в 10.00.

Приглашаем представителей Вашей организации принять участие в работе семинара. Участие в семинаре бесплатно.


Заявки на участие в семинаре по прилагаемой форме (приложение 1) необходимо направить до 17 октября 2016 г. на адрес электронной почты seminar@belisa.org.by или по факсу: +37517 203 45 92.

Дополнительная информация о проведении семинара может быть получена по телефонам: +37517 306 29 97, +37517 203 45 92, +37517 203 45 87 или по электронной почте seminar@belisa.org.by, а также на сайте www.belisa.org.by в разделе «Мероприятия», «Конференции, семинары».

Приложение 1: Заявка на участие в семинаре на 1 л. 1 экз.

Директор

Адамина 203 45 92



А.Ф.Зубрицкий

Заявка

на участие в республиканском семинаре «Система показателей инновационного развития Республики Беларусь и методологические подходы по ее формированию»

20 октября 2016 года, г. Минск

| Фамилия, имя, отчество (полностью) | Наименование организации, адрес | Должность, научное звание, ученая степень | Контактная информация (номер рабочего и мобильного телефона, факса, адрес электронной почты) |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Руководитель организации, должность _____

Ф.И.О.